

ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова Прэзідыума
Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі
26.11.2010 № 64
(у рэдакцыі пастановы
Прэзідыума Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
01.03.2017 № 15-а)

СКЛАД
Рэспубліканскай тапанімічнай
камісіі пры Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі

- | | |
|----------------------------------|---|
| Капылоў
Ігар Лявонавіч | – дырэктар філіяла «Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа» дзяржаўнай навуковай установы «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат філалагічных навук (старшыня камісіі) |
| Міцкевіч
Вольга Уладзіміраўна | – вучоны сакратар філіяла «Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа» дзяржаўнай навуковай установы «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат філалагічных навук (вучоны сакратар камісіі) |
| Лемцюгова
Валянціна Пятроўна | – доктар філалагічных навук, прафесар |
| Марзалюк
Ігар Аляксандравіч | – старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, культуры і навуцы, доктар гістарычных навук, прафесар |
| Голубеў
Валянцін Фёдаравіч | – загадчык аддзела гісторыі Беларусі сярэдніх вякоў і пачатку новага часу дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», доктар гістарычных навук |
| Ляхава
Галіна Паўлаўна | – галоўны рэдактар рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Белкартаграфія» Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь |
| Кампанец | – вядучы рэдактар рэспубліканскага ўнітарнага |

- Людміла
Уладзіміраўна
- прадпрыемства «Белкартаграфія» Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь
- Стапановіч
Іна Віктараўна
- вядучы спецыяліст аддзела галоўнага рэдактара карт тапографа-геадэзічнага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Белгеадэзія» Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь
- Бародзіч
Ірына Уладзіміраўна
- кансультант упраўлення геадэзіі і картаграфіі Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь
- Багамольнікава
Наталля Аляксееўна
- дацэнт кафедры беларускай мовы філалагічнага факультэта ўстановы адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны», кандыдат філалагічных навук
- Гапоненка
Ірына Алегаўна
- прафесар кафедры гісторыі беларускай мовы філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар філалагічных навук
- Якубук
Наталля Раманаўна
- намеснік дэкана па навуковай рабоце філалагічнага факультэта ўстановы адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С.Пушкіна», кандыдат філалагічных навук
- Копач
Алег Ігаравіч
- дацэнт кафедры камп’ютарнай лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі факультэта сацыякультурных камунікацый Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук
- Мезенка
Ганна Міхайлаўна
- загадчык кафедры агульнага і рускага мовазнаўства філалагічнага факультэта ўстановы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М.Машэрава», доктар філалагічных навук
- Дзятко
Дзмітрый Васільевіч
- загадчык кафедры беларускага мовазнаўства філалагічнага факультэта ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка», кандыдат філалагічных навук
- Языковіч
Ларыса Уладзіміраўна
- галоўны рэдактар рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Выдавецтва “Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі”»
- Малей
Ганна Мікалаеўна
- загадчык рэдакцыі літаратурнага і навуковага кантролю рэспубліканскага ўнітарнага

прадпрыемства «Выдавецтва “Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі”»

Шур
Васіль Васільевіч

– прафесар кафедры беларускай і рускай філалогіі філалагічнага факультэта ўстановы адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П.Шамякіна», доктар філалагічных навук

Кавалёва
Алена Валер’еўна

– загадчык кафедры англійскай мовы і методыкі выкладання замежных моў філалагічнага факультэта ўстановы адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П.Шамякіна» кандыдат філалагічных навук

Янушкевіч
Станіслаў Антонавіч

– старшы выкладчык кафедры беларускага і супастаўляльнага мовазнаўства філалагічнага факультэта ўстановы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы», кандыдат філалагічных навук

Шаруха
Ігар Мікалаевіч

– прафесар кафедры прыродазнаўства факультэта матэматыкі і прыродазнаўства ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А.Куляшова», кандыдат педагагічных навук

Заруцкі
Сяргей Аляксандравіч

– дацэнт кафедры турызму і краіназнаўства геаграфічнага факультэта ўстановы адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С.Пушкіна», кандыдат геаграфічных навук